

Я вам песню спяваю аб роднай старонцы...



Алесь Падаляк, былы настаўнік школы

**Я вам песню спяваю аб роднай старонцы,
Аб бяскрайніх прасторах і людзях яе.
Водгук песні маёй пакупаецца ў сонцы
Дый у хату да маці зайсці не міне.**

**Калі ж сябра дагоніць у цяжкай дарозе,
То і сябру паклон перадасць ад мяне,
Калі ж гора якое ў вас на парозе,
Я ўпэўнен, што песня і вас не міне.**

**Гэту песню пяюць, адлятаючы, гусі,
Прылятаючы, песню нясуць жураўлі.
Гэта песня аб маці маёй, Беларусі,
Гэта песня пра мір і жыццё на зямлі.**

**Мая песня ад сэрца да сэрца прарвецца,
Апалошча сабой паплавы і лугі.
Калі ж песня мая не ад сэрца пецца,
Грош цана гэтай песні, павер, дарагі.**



**Уладзімір Сітнік, былы намеснік дырэктара,
настаўнік школы**

Прызнанне

**Мне, ей-богу, нічога не трэба,
Вам прызнаюся шчыра я,
Толькі бездань блакітнага неба,
Клёкат бусла і звон ручая,
Бохан роднага смачнага хлеба,
І ўсмешка, як сонца, твая,
Шэпат лесу гаюча нястрымны
І прасторы палёў неабдымных—
Усё што клічам мы любай Радзімай.**



**Манько Святлана Сяргееўна, настаўніца
замежнай мовы**

Мая Беларусь

**Я люблю сваю Радзіму,
Поле, лес і пералескі,
Першы снег, і спеў птушыны,
І блакітныя пралескі.**

**Беластвольныя бярозкі,
Нібы стройныя дзяўчаты,
Куст шыршыны ля дарогі
І рамонкі каля хаты.**

**Я люблю сваю Радзіму,
Подых ветру, сонца ласкі,
Даўніны сівой паданні,
Песні маці, яе казкі.**


**Я люблю сваю Радзіму,
Беларускі наш народ.
Хай жыве шчасліва, у згодзе
І ў здабытку з году ў год**

**Юрэвіч Святлана,
выпускніца 2007 г.**



**Сярод палёў, лясоў і пералескаў
Ёсць край, які завецца Беларусь.
Тут вока радуе бярозка на ўзлеску,
І куст, і рэчка, і зялёны луг ...
Тут шмат прыгожых маляўнічых месцаў,
І радасць мне прыносіць кожны дзень.
І Беларусь мая не проста так завецца
Блакітнаю Радзімаю маёй.**

**Жук Хрысціна,
выпускніца 2009г.**



**Я помню з дзяцінства
Мне маці казала:
-Радзіма твая – Беларусь !
Блакітнае неба,
Лясы, пералескі –
Вось гэтым я век ганаруся !
Мінулі гады –
І маці не стала...
Наказ яе ў сэрцы нашу.**

**Люблю Беларусь я,
І бульбу, і сала,
Люблю і любіць не баюся.
Тут лёгка пяецца пра долю
людскую,
І працу, пра лёгкі настрой.
І чутна, як недзе калоссе смяецца
І промні блішчаць над вадой.
Усе словы і думкі табе прысвячаю,
Жыву я ў марах з табой.
Усе шчырыя песні для роднага
краю,
Для краю з вялікай сям'ёй.**




**Каролька Анастасія,
выпускніца 2012г.**

**Беларусь, мая Радзіма,
Я цябе вельмі люблю!
І ў чыстым полі кветкі
Я ўсе табе дару.**

**І вясёлку, што на небе
Ярка свеціць ля ракі,
Жаўранка таксама дам я,
Каб спяваў табе заўжды!**

**Жыві пад сонейкам у небе,
Жытнёвы колас у руцэ трымай.
Жыццё і здароўе будзе ў хлебе,
А ты красуй і расцвітай!**



**Дамарад Павел,
выпускнік 2015г.**

**Я грамадзянін Беларусі
І гэтым вельмі ганаруся.
Што Беларусь найлепшая ў свеце,
Упэўнены дарослыя і дзеці.
У Беларусі шмат лясоў,
А там многа ягад і грыбоў.
У нас няма вялікіх мораў,
Затое многа рэк, азёраў.**



**Калач Дзіяна,
выпускніца 2016 г.**

Наш родны край...

Які прыгожы!

Усяму вядомы свету.

Народ руплівы тут здавён

На сонечных палетках

Сеяў бульбу, жыта, лён.

Раскідаліся вёскі,

Радасць перапаўняе грудзі,

Стаяць хаты, таполі, бярозкі--

Усюды працавітыя людзі.

Край мой родны,

Столькі ты вынес нядолі!

І быў ты заўсёды свабодны

Ды працаваў на сваім полі.



**Арцімовіч Паліна,
вучаніца 8 класа**

Радзіма

Мая Радзіма—жытні колас,

Край ячменю, мурагу.

І хлапчыны моцны голас

Будзіць неба і зямлю.

Ты шануй усё жывое,

Усё, што бачыш, беражы!

І цані ўсё людское

Ды зямлі сваёй службы.

Паважай людзей старанні,

Дапамагай прыродзе жыць!

Бо радней Радзімы нашай

Нікога ў нас не можа быць!



**Емяльянава Анжаліка,
вучаніца 7 класа**

**Мой родны кут,
Прырода ўсіх палеткаў
І ззяе сонейка над пералескам.
Мы нарадзіліся і жывём тут,
Мой мілы і прыгожы родны кут.**

Баратаў Уладзіслаў, выпускнік 2007г.

**Прырода радзімага краю,
Я ў песнях цябе ўслаўляю
За веліч тваю векавую,
За прыгажосць незямную.
Да сэрца мне любы
Лугі, пералескі,
Дубровы, гаі,
І бяроз пераблескі,
І спеў жаўрукоў,
Як напеў маёй маці,
Заўсёды гучыць,
Каб жыў я ў згодзе і шчасці.**

**Змітровіч Анастасія,
выпускніца 2012г.**

Любоў у словах

**Беларусь – мая Радзіма,
У ёй нарадзіўся і жыву,
Патрыёт сваёй краіны
Званне з гонарам нашу.
Кожны дзень я светлым ранкам
У поле чыстае іду,
Там збіраю з траў расу
І да сонейка нясу.
Беларусь мая багата
На азёры і лясы.
Таямніцу скарбаў гэтых
Трэба вельмі берагчы.
Колькі цудаў незлічоных
Мае наш вясёлы край!
Песень, казак і паданняў –
У душу дзверы адчыняй.
Беларусь – мая Радзіма,
У ёй нарадзіўся і жыву.
Ведай, мілая краіна,
Вельмі я цябе люблю!**